

ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА

№ 123 (1090) пятніца, 30-га мая 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцев	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАЦІІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Телефоны: рэдактары—7-25,
секретары—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлеф. № 903.

Кошт асобнага №—2 коп.

ГОД ВЫДАННЯ X.

ІНРАУНІКУ і ОРГАНІЗАТАРУ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА БУДАҮНІЦТВА БССР, БЯЗДІТАСНАМУ
БАРАЦЬБІТУ ЗА ЧЫСТАТУ ЛЕНИНСКАЙ ЛІНІІ ПАРТЫІ—ХІІІ ЗЬЕЗДУ БАЛЬШАВІЦКАЙ ГВАРДЫІ
БЕЛАРУСІ і ЯЕ ЛЕНИНСКАМУ ЦК—ПАЛКАЕ КОМСАМОЛЬСКАЕ ПРЫВІТАНЬНЕ

Выработавая ў барацьбе з правым опортунізмам, перамагаючы „левыя“ загібы, пад ленінскім
съягам адзінства, маналітнымі калёнамі з вялікімі посьпехамі—КП(б)Б прышла да свайго ХІІІ зъезду

Съяня адчыненца ХІІІ-ы зъезд
КП(б)Б. Партыя прыходзіць да
зъезду з значымі посьпехамі. Ва-
жныя прадукцыя прамысловасці
першае падгодаўзе 1929-30 г.
расла на 72,1 проц. Капітальны
адхадані ў прамысловасці уз-
мілі ўзвесе. Гэта съведчыць аб
важычнымі выкананымі задачамі
індустрыялізацыі, ажыццяўленіем
тэхнікі тэмпамі. У галіне сель-
скай гаспадаркі мы маём масавы
бедзінка-серадняцкіх колад-
кі ў калгасы. Сацыялістычная
рабудова сельскае гаспадаркі
праснулася ўперад.

Маюцца і недахопы ў работе:
прамысловасць адстае ў справе
сабекштуту, якісць
працоўнай, застаецца нізкай. Пра-
бучынайныя саюзы не пера-
батваюць сваёй работы, не павін-
туе «стварам да вытворчасці» і
дасягненіем ахапілі той узды-
муючы рабочае клясы, які ў-
межуць забясьпеччы посьпехі
прамысловага развязанія.

Правядзеніні калектывіза-
ціі мы прашлемі прац паласу «гало-
ўніжанье ад посьпеха», мы
шэраг перагібаў і скрыўлен-
нія партыйнай лініі, і толькі раз-
гугае ўзмациненіе і барацьба
важыццяленіе ленінскіх пры-
надзіў добраахвотнасці ў кал-
гаснае руху, забясьпеччы далей-
ше узмациненіе і разгортаўніе
будаўніцтва.

У барацьбе з усялякага роду ухі-
лі ад генэральныя лініі—партыя

засядае адзначыць значымі посьпехі.

Разъбіўшы на галаву конт-
ролюцыйныя троцікі, партыя на-
жала руйнуючы удар па праваму

руку—галоўнай небясьпекі на

этапе. Пасльховая барацьба

з «прышчэпаўшчынай» съве-
щаб тым, што барацьба з

законам ухілам вілася пасльдоўна

ў тэорыі і на практыцы. Партыя
рашуча змагалася з нацыяналь-
демократызмам і нацыяналь-
опартунізмам пад бальшаві-
цкую крытыку народніцкіх дробна-
буржуазных тэорыі, насіцілі якіх
разам з правым опартунізмамі ста-
ралісі павярнуць партыю на шлях
развязанія капиталістичных элемен-
таў у краіне. Дасягненіі партыі
ў галіне соцыялістычнага будаўніцтва
узмацинілі рост прамы-
ловага пролетарыяту і склалі ў
весьці моцнае колгаснае ядро.

Такім чынам, агульныя вынікі
работы КП(б)Б за мінулы перыяд
съведчыць аб няўхільным выканані-
ні асноўных задач партыі і вялікай
работы, праробленай ёю ў ўмовах
абвастрачайсці клясавай барацьбы.

Задача ХІІІ-га партыйнага зъезду
будзе, аднак, заключацца не толькі ў асноўныя дасягненіі і

ўстаноўленыі недахопаў. Галоўная
задача зъезду заключацца ў тым,

каб вызначыць шляхі далейшай ра-
боты. Першае, што неабходна пры-
ніць пры гэтым пад увагу, узмацині-
неніе права-опортуністичнай не-
бясьпекі.

Старая пляцформа правых
дасягненій дыскрэдытаўана ў шэраг
нартых, і толькі раз-
гугае ўзмациненіе і барацьба

важыццяленіе ленінскіх пры-
надзіў добраахвотнасці ў кал-
гаснае руху, забясьпеччы далей-
ше узмациненіе і разгортаўніе
будаўніцтва.

Далейшынне ад посьпеха», мы
засядае адзначыць значымі посьпехі.

Шэраг перагібаў і скрыўлен-
нія партыйнай лініі, і толькі раз-

гугае ўзмациненіе і барацьба

важыццяленіе ленінскіх пры-
надзіў добраахвотнасці ў кал-

гаснае руху, забясьпеччы далей-
ше узмациненіе і разгортаўніе
будаўніцтва.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Барацьба з новымі формамі пра-
вядзенія права-ухілу, які заста-
ецацца галоўнай небясьпекай на

даным этапе, і з «левымі» загібамі па-
трабуе ад партыйнага кіраўніцтва

засядае адзначыць значымі асноўны-
мі лёзунгі партыі, опарту-

ністкімі імкнунца працягнуць свае
ідеі ў відзе розных агаравачак, па-
правак і заўгар.

Б

Мобілізуючы сілы, энэргію працоўных на ліквідацыю прарываў- забясьпечым пасъяховае вырашэнне далейших задач

Рабочыя і маладыя колгаснікі рапартуюць XIII зьезду КП(б)Б аб сваіх перамогах на франтох
змагання за содыялізм

Штабу кірауніцтва КП(б) Беларусі XIII партзязду

Ленінскому штабу і кірауніку комуністычнай партыі Беларусі — XIII партыйнаму зъезду шлем падле кірауніку колгаснае пры-
вітанье:

Двякоўчы адніна правільнай ленінскай політыцы, якую ажыцьціце КП(б)Б і яе ЦК, мы маём вілікія поспехі ў справе колгаснае будаўніцтва.

XIII зъезд падвядзе вынікі нашай працы па будаўніцтву соцыялізму, намеціць далейшыя нашы задачы. Мы комсамольцы і маладыя колгаснікі колгасу „Расьсвет-Пераможца“ падвілі вынікі свайі працы па барацьбе за бальшавіцкую слубу, і рапартуем XIII партыйнаму зъезду, што: Наш колгас і комсамольская ячайка гэтай вясною паказалі вялікі гэроізм і энтузіазм у барацьбе за сканчэнне висенінай слубы і выкананье дырэктыў партыі. Мы скончылі слубу на 3 дні раней вызначанага тэрміну і перавыканалі па ўсіх культурах пладнавыя мержаваны.

Намі засенія 432 га яравых, замест вызначаных на пляну 340, што дае павяліченне пасеўнай плошчы на 25 проц. перавыкананым пляну па асобных культурах да 50 проц. (віка).

Гэтага мы дасягнулі дзякуючы организаціі соцыялістичных форм працы, соцыялістичнага спаборніцтва і ўдарніцтва, якое было галоўнымі сродкамі нашай працы.

Заслухайшы даклад аб задачах комсамольскай организацыі ў падрыхтоўцы да XVI і XIII партыйнаму зъезду і задач ЛКСМБ у колгасным будаўніцтве, комсамольскі сход з беспартыйнай колгаснай моладзі барае на сібе абавязак перад комуністычнай партыі і яе XIII зъездам:

а) у час касаніцы, жніва і вясенінай слубы уся ячайка і моладзь абавязчаем сібе ўдарнымі, і зараз-жа падрыхтоўкамі патребныя с-гаспадарчы інвентар і машыны;

б) організум шэраг паказальных брыгад з комсамольцаў і маладых колгаснікаў;

в) звышчын на 100 проц. працу і спаўненіні выхаду на працу;

г) узынім вытворчасць працы на 10 проц.;

д) давядзеніе вытворчыя пляны вясенскай пасеўнай кампаніі да кожнага колгасніка, да рабочага крухмальнага заводу, сыраварні і г. д.;

е) бяром на сібе абавязак наведаць і актыўна ўдзельнічаць у працы вытворчых нарад і камісій пры колгасе;

ж) разгарнуць сапраўды бальшавіцкую масавую працу з батрактвам, беднатаю і батрака-бядніцкай моладзідзю сельсавету з тым, каб у бліжайшы час уцягнуць усіх батракоў, беднікоў і сераднікоў у сельсаветы і колгасы, а батрака-бядніцкую моладзь — у комсамол:

з) бяром на сібе абавязак організація дзяліцца індывідуальным бядніцка-серадніцкім гаспадаркам, скончыць вясенінью слубу і падрыхтавацца да уборачнай кампаніі і асеньнай пасеў-кампаніі;

і) улічваючы вострае становішча з падрыхтоўкай кардаў, ячайка бяром на сібе абавязак падрыхтаваць лепіх комсамольцаў і маладых колгаснікаў з батракоў, беднікоў для пасылкі іх у сельска-гаспадарчы, вайсковыя і іншыя наўчальныя установы. Акрамя гэтага ячайка бяро на сібе абавязак пад-

рыхтаваць на месцы 10 чалавеку вузкай спецыяльнасці для колгасаў (трактарыстах, масладзелах і г. д.);

к) бяром на сібе абавязак шырокая працацаццацца ў ячайцы і спрэд колгаснікаў тэасы XVI партыйнаму зъезду КП(б)Б і XVІ зъезду Усебеларускага з'езду;

л) дабіцца вылучэнія на кіруючую і адказную працу лепіх ударнікаў з комсамольцаў і беспартыйных маладых колгаснікаў.

Бяручы на сібе гэтых задач, мы выклікаем на соцыялістичнае спаборніцтва па лепшаму іх выкананью комсамольскую ячайку і моладзь колгасу „Дванаццацігодзіўка Бастрычніка“.

Арбітрам па праверцы выкананьня ўзятых на сібе абавязкаў абраем газету „Чырвоная Змена“.

Агульны сход комсамольцаў і моладзі колгасу „Расьсвет-Пераможца“.

Пралетарскі падарунак партыйнаму зъезду

У час агаварэння рапарту рабочых заводу „Кастрычнік“ (Барысав) 13-му партыйнаму зъезду, 26 рабочых заводі падалі заяву аб уступлені ў шэрагі КП(б)Б, сарод іх намала рабочых з 40-50 гадовых стажамі працы на вытворчасці.

Большасць падаўшых заявы — лепіх ўдарнікаў заводу.

Мадырны цах абавязці ёсць ўдарным імя 13 зъезду КП(б)Б.

Рабочымі ўсіх цахаў аднаголосна зацверджаны рапорт 13 зъезду.

81 чалавек рабочых — абавязці ёсць ўдарнікам імя 13 зъезду.

Рабочымі на сходах запісанае зъезд КП(б)Б, што дапушчаныя праўрывы будуць ліквідаваны, завод выкане і перавыкане праўрывілім.

Ал. Лінёў.

Заканчваючы слубу



Слуба бульбы ў колгасе „Інтэрнацыянал“ (Барысаўскі раён)

Задачы комсамольцаў ва ўмацаваныі колгасаў

Да вынікаў VII пленума ЦК Усे�ЛКСМ

Ячэек, якія не павярнуліся тварам да задач замацаванія поспеху колгаснага руху, якія не працуяць над падніжнем якасці колгаснага будаўніцтва, у нас, пажаль, яшчэ вельмі шмат.

У рэзоляцыі толькі што скончыўшагася VII пленуме ЦК УсёЛКСМ з гэтай прычыны гаворыцца наступнае:

„На глядзячы на бяспречны поспех у разыўці вісковага комсамолу, у змесце работы ячэек усёй ячайкі соцыялістичнай перабудовы вёскі. Гаспадарча-політычная роля ячэек КСМ у вёсцы невыстаральнай і асабліва слабая работа КСМ па организаціі гаспадарчым умацаванім колгасаў“.

Усё гэта паказвае, што паварот ясковага комоамолу тварам да вырашэння пытанняў соцыялістичнай перабудовы вёскі яшчэ не дасягнуты.

Якія задачы стаяць у гэтых заносінах перад колгаснімі ячайкамі?

У першую чаргу колгаснага комса-

мольской ячайкі павінна дабівацца найлепшай организаціі працы ў колгасе. Треба дабівацца таго, каб кожны колгас меў лакладны плян свайі працы, каб рабочая сіла і ўесь колгасны інвентар выкарыстоўваліся-багчымы падвойнай, каб кожны колгаснік ведаў калі, дзе, як і што сі павінен рабіць на колгасных падэхах.

Ячайкі павінны ўжываць такія формы барацьбы за падніжце працоўнай ды. Спыліны ў колгасе, як чорныя дошкі для разгільдзяяў, паказальнікі суды над прагулаўшчыкамі і г. д.

Шмат якія колгаснікі, асабліва з ліку толькі што ўвайшоўшых у колгас, адносіцца да колгаснай маймасці. Не як да сваёй, а як да „чужой“, „казёнай“, не клапоцніца аб ей, падайна адносіцца да яе. Комсамольцы павінны паказаць прыклад гаспадарчым адносінамі да агасціні да машын, да хуткім рамонтам, за чисткай машин.

Комсамольцы павінны сачыць за акуратнымі адносінамі да машын, за хуткімі рамонтам, за чисткай машин. Пожынай комсамольская ячайка

Перш за ўсё з боку кожнай комсамольской ячайкі патрабуеца тут актыўная работа па яднанію батрацна-бядніцкіх сіл у колгасе. Разам з гэтым комсамольская ячайка павінна дабівацца, каб у колгасах чысленітве поўнасцю скарыстоўвацца гаспадарчы волыт колгаснікаў серадніка.

Комсамольская ячайка павінна імкніцца, каб сарод колгаснікаў было відзялі шырэй развіція самадзейнасці і ініцыятывы ў пытаннях унутры колгаснага будаўніцтва. Праудзеніе колгасу і ў якім выпадку не павінна працаца замкнутым парадкам на трабла, каб кожны колгаснікі ўзельнічай ініцыятыўе ў складаны плян на размежаванію працы і прыбытку паміж колгаснікамі. Треба дабівацца, каб кожны колгаснік ведаў, як агульныя пэрспективы свайго колгаса, так і свае асабовыя пэрспективы ў колгасе.

У гэтых падэхах трэба павучыцца ў Крыўшанскага колгасу (Ніжнія Волга), які склаў наглядны таблічкі і міні-таблічкі павіннай мінінгі.

Актыўны ўзельнічайчицы ва ўмовы гаспадарчай магутнасці, кожная комсамольская ячайка павінна свой гаспадарчы тэрэт у масавую работу сарод агасціні, аказаў бы ім гаспадарчу, можу і ўсімерна ўцягнуў бы іх

шэрагі.

Актыўны ўзельнічайчицы ва ўмовы гаспадарчай магутнасці, кожная комсамольская ячайка павінна свой гаспадарчы тэрэт у масавую работу сарод агасціні, аказаў бы ім гаспадарчу, можу і ўсімерна ўцягнуў бы іх

Усебеларускі з'ездны вэлё-прападобнік
(Ад нашага спэцкора)

XIII зъезду КП(б)Б —

шчырае прывітанье!

Менск—Самахвалавічы—Койданава—Узда

27-га мая

Менск вястаўся за плячына.

Даве гадзіны язды менскай каманды беларускага з'езднага вэлё-прападобнага, прысьвечанага XIII зъезду КП(б)Б, і ўжо мы ў і. Самахвалавічы. На пажарнай вышыні трывожны звонок, а праз некалькі хвілін настурач нам рухаецца калёна з комсамольцаў, фізкультурнікаў, шчырае прывітанье!

— Значыць ўсё законтрактавана. Весенняю ўсё забара дэражнікі, якія яшчэ не рабілі працькі, пытаемца колгаснікаў яшчэ незразумеваны.

— Значыць, што контрактаваныя абавязавае даць дэражнікі, якія будуть у гаспадарстве.

— «Калі так, дык гэта добры згадаўся Чэрнік. Але чаму нам таго не рабім? Чаму працькі не праводзіць гэта габітус? Чаму?..

Гэта пакуль-што аднін з гэтих падэхов рабочыя работы калёна з'езднага вэлё-прападобнага на падэхе «Новы Быт».

А другі гадзіне ночы каманды сход. Рабочыя савасу і колёна з'езднага вэлё-прападобнага на падэхе «Новы Быт».

Калі РК КП(б)Б разьвешаны мішані ў прынатай пастанове шчырае прывітанье XIII зъезду КП(б)Б і нініскі ЦК, пад кірауніцтвам агасціні, ажыцьцяўляеца перабудова саваскай гаспадаркі на соцыялістичныя падэхі, а сама галоўнае гэта тое, калі рабочыя перавыканы падэхі.

— Вайна, жорсткая бываліцкая вайна — перагібам. Будзем замацаваць організаціі колгасы. Узмадніць работу батрацна-бядніцкіх груп. Па раёне канчаецца засяў юравога вініпу. Пляны будуть выкананы з гонарам.

— Вайна, жорсткая бываліцкая вайна — перагібам. Будзем замацаваць організаціі колгасы. Узмадніць работу батрацна-бядніцкіх груп. Па раёне канчаецца засяў юравога вініпу. Пляны будуть выкананы з гонарам.

— Вайна, жорсткая бываліцкая вайна — перагібам. Будзем замацаваць організаціі колгасы. Узмадніць работу батрацна-бядніцкіх груп. Па раёне канчаецца засяў юравога вініпу. Пляны будуть выкананы з гонарам.

— А чацвертай гадзіне выляжджае ў колгас імя Калініна. Цікае і разам з тым плачэнае здарэнне, не даміждаючы колгасу імя Калініна, пад мостам ляжыць стаўляў двухсотнудовая машына. Сумні вынік галавацінства і работы на „авось“. Трактар, які ішоў з Менску ў раён, правадзяліся на мосьце і доўгі час ляжаў нерамантаваны.

Паўтары гадзіны дружнай работы — і трактар быў пастаўлен на падмосты.

— А 7 гадзіне каманда прыбыла ў в. Крупіцы. Вечарам на сход сабраліся рабочыя савасу „Фаніпаль“, крухмальнага завода, колгасу „Новы Быт“ і „1-га мая“.

НЕЛЬГА ЗВОДЗІЦЬ ЗАДАЧЫ ПАРТКІРАУНІЦТВА ТОЛЬКІ ДА ВЫЛУЧЭНЬЯ ПРЫМАЦАВАНАГА

Узросшыя роля комсамолу, як дапаможніна партыі ў будаўніцтве соцялізму ставіць пытанье аб паяляшэніі систэмы парткірауніцтва комсамолам, забесьпячэнія сталага кірауніцтва і систэматычнай дапамогі з боку парт'ячек, узмацненіе парт'ядра, павышэнія адказнасці за работу комсамола партпрымацеваных і ячек КП(б)Б

Узмацняючы і паяляшчаючы систэму парткірауніцтва комсамолам, будзем гартаўца сотні і тысячи новых маладых бальшавікоў

За ўзмацненне парткірауніцтва комсамолам

Зусім біспречным зьяўлецца то, што роля комсамолу, як дапаможніка партыі, значна ўзрасла. Асабліва вялікая задача па дапамозе партыі складаецца на вісковыя комсамольскія ячейкі там, дзе партыйных ячек налічваецца значна менш, чым комсамольскіх.

Новы этап нашага развіцця—этап соцялістычнай реконструкціі народнай гаспадаркі, патрабаваў змен у формах і методах нашай работы. Ясна, што працаўцаў сёня, як год-два тому назад, гэта значыць адставаць ад жыцця, ажыцьця каштоўнасць свайго работы.

Новыя ўмовы нашай работы наставілі перад комсамолам і шмат новых адказнінейших задач. Адсюль зразумела, што комсамольскія ячейцы, як аднаму з асноўных звязаній организациі, патрабуеца вялікая дапамога і кірауніцтва. Патрабаваныі дзе комсамольскага кірауніцтва знача павінна ўзмацніць парткірауніцтва

Некалькі прапаноў

Для ўзмацненія ролі партасядку ў комсамоле неабходна з партыйцамі, якія яшчэ на вышлі з комсамольскага ўстрою, праводзіць спэцыяльную работу. Гэта значыць мажлівасць колектыўных шляхам намічанія мерапрыемстваў на ўзмацненію парткірауніцтва комсамольскім ячейкамі.

Агульныя даклады комсамольскіх ячек на бюро і сходах парт'ячек трэба скіраваць да мінімуму.

Замест гэтага, трэба наладзіць справу так, каб комсамольскія

ячейкі ставілі перад партыйнымі

асобными найбольш важнымі пытаніямі работы комсамолу. Партыйныя ячейкі, якія гэта робяць у

другіх пытаніях, павінны загадзіць

вылучаць спэцыяльныя камісіі

альбо брыгады для шырокага

заняялення з становішчам тэй

ци іншай галіны комсамольскай рабо-

ты і падрабязнай распрацоўкай

практичных прапаноў.

Зараз у партыйных ячейках орга-

нізуваюцца спэцыяльныя вучасткі

(альбо сектары) работы. Тоё самае

практикуеща і ў работе комса-

мольскіх ячек. Бязумоўна, увязка

работы паміж сектарамі парт'ячек

комсамольскіх дасыць многія для

узмацненія парткірауніцтва ком-

самолам.

Неабходна таксама практикаваць

агульныя пасяджэнія бюро парт'ячек разам з бюро ячек

комсамолам для разгледу пытан-

ія работы комсамолу.

Наогул неабходна больш, чым

да гэтага часу, практикаваць

агульныя нарады партыйцаў і ком-

самолам для разгледу пытан-

ія работы. Гэта дзе-ні-дзе практикуеща ў работе вісковых ячек

і безумоўна, цалкам сябе апра-

дывае.

Гэсьць яшчэ адна прапанова. Ра-

ней мы часта практикавалі організа-

зацию вечароў трох пакаленій.

Нам здаецца, што гэта можна з

поспехам, пры ўмелай пад-

рыхтоўцы, практикаваць і надал-

лей. У нас маюцца старыя баль-

шавікі з багатым рэволюцыйным

мінульдом. Нам трэба зрабіць так,

каб на вузорах рэволюцыйной ба-

рацьбы ў мінульдом выхоўвалася

наша мала досвідченіе.

Ш патрэбны партпрымацеваны?

Нам здаецца, што яны патрэбны

і надаліца, але неабходна рашуча-

стасівіць пытанье аб перабудове і

пашырэнні іх работы. Неабходна,

каб партыйныя ячейкі ўзважліва-

падыхадзілі да вылучэння парт-

прымацеваных, установіць вялікую

адказнасць за правадзімую імі

работу ў ўрэшце партыйных камі-

таты і ячейкі павінны праводзіць

з імі належную работу.

Вось некаторыя прапановы а

б пашырэніі кірауніцтва. Усебако-

ва агаварыць пытанье аб парт-

кірауніцтве комсамолам і намеціц-

конкрэтныя шляхі для ўзмацнені-

ія кірауніцтва—адна з важней-

ших задач сёненія дня.

М. Л.

Усім ячейкам АКСМБ

У звязку з палітбесом, конфэрэнцыя чытачоу "Комсамольскай Правды" з 24-га перанесена на 30-е мая г.г. а 7 гадзіне ўвечары, у памашканні клубу Савгандальслужачак.

Абвестка днія:

1. Справаўдзача рэдакцыі "К.П." (даклад прадстаўніка рэдакцыі).
2. Узнагарода чырвоным сцягам імі "Комсамольскай Правды" лепшай ячейкі.

Пасля конфэрэнцыі—мастака частка.

Дасылаемы па пчайках на гэту конфэрэнцыю белеты павінны быць разьмеркаваны сярод чытачоу "Ком. Правды", а частка белету—сярод іншых.

Комсамольцы на конфэрэнцыю праходзяць па сваім членскім белетам. Упішанія ячейкі па "Ком. Правде" пры яўцы на конфэрэнцыю павінны представіць сводкі руху тыражу за май і чэрвень месяцы.

Становішча парткірауніцтва комсамолам у Віцебшчыне патрабуе карэннага палепшанья

Становішча парткірауніцтва ў Віцебскай акрузе ў апошні час съведчыць аб паслабленіі ўвагі партыйнай організацыі да комсамолу і наогул аслабленіі парткірауніцтва комсамолам. У некаторых віцебскіх парторганізацыях нават недаціннія ячейкі пытанію політычнай ролі парткірауніцтва. Ёсьць шраг факт, якія гаворяць аб тым, што парторганізацыі не працоўваюць важнейшым пытаніем становішча парткірауніцтва і работы комсамолу, мотывуючы тым, што "нам некалі займацца комсамольскім пытаннем, у нас ёсьць больш важны пытанні, якія прамінілі і г. д."

Бюро колектыву "Чырвонае Маладізтага" і ячейкі заводу "Комінтарн", замест папарэдніх праўцаў у комсамольскай організацыі дачычы правільнага кірунку ў работе комсамолу, распускае бяз згоды РК і АК СМБ комсамольскага бюро. У ячейкы шчадрінай фабрыкі бюро ячейкі КП(б)Б пастаўляюць перарабаць бюро ячейкі СМБ, памецішы



Асобныя партычкі і да гэтага часу кіруюць комсамолам толькі... чырвінамі

НА БАРАЦЬБУ ЗА КАРМЫ

"Карэнным чынам пераглядзіць пяцігадовыя плян разьвіцця сельскай гаспадаркі, выхадзячы з тым, што партыя і кірауніцтва, прадугледжанае разынівамі цэнтральнага камітету ад 5 студзеня і цалкам падверджаных на волыце з тым, каб на гэтай падставе забяспечыць, падбачы з паскораным разынівцем зблажавых і тэхнічных культур, падніміце і паслансна разынівцем жывёлагадоўлі шляхам перш за ўсё разынівцца спэцыяльных жывёлаводных савгасаў, анаёгічна зблажавым савгасам і масавага стварэння высокатаварынных колгасных ферм". (з тэзісаў Т. Якулевіча ХУІ звезды Усे�КП(б)).

Соцялістычнай реконструкцыя жывёлагадоўлі ўтварыцца ўпраўліцца партычкі і кірауніцтва, падбачы з паскораным разынівцем зблажавых і тэхнічных культур, падніміце і паслансна разынівцем жывёлагадоўлі шляхам перш за ўсё разынівцца спэцыяльных жывёлаводных савгасаў, анаёгічна зблажавым савгасам і масавага стварэння высокатаварынных колгасных ферм". (з тэзісаў Т. Якулевіча ХУІ звезды Усे�КП(б)).

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо ў багутым годзе.

Побач з гэтымі важнейшымі мерапрыемствамі, вялізарнейшае значэнне мае сілосаванне кармоў, якое зъяўляеца вельмі мінавшым мерапрыемствам, якія павінны быць праведзены па разынівці ўраду ўжо